

## Прыгожыя дамы і катэджы — фота, прыклады, Андулін на даху

### Змест

- Афармленне фасадаў прыгожых дамоў
- Элементы шклення
- Іншыя прыёмы афармлення прыгожых дамоў
- Прыгожыя дамы ў розных архітэктурных стылях
- Цагляныя катэджы
- Драўляныя катэджы
- Катэджы з на даху Ондуліном
- Незвычайныя катэджы
- Вынік



Крыніца: carlospizcueta.es

У гэтым артыкуле прадстаўлены фота прыгожых дамоў і катэджаў, пабудаваных у самых розных стылях — ад класікі да сучасных архітэктурных рашэнняў. Вы знойдзеце самыя цікавыя і незвычайныя ідэі афармлення фасадаў, зможаце натхніцца прыкладамі незвычайных дахаў і ўзяць на ўзбраенне практычныя рашэнні для будаўніцтва ўласнага дома. Звярніце ўвагу, што прадстаўленыя на фота катэджы і дома падыходзяць для розных кліматычных рэгіёнаў нашай краіны.

Асаблівая ўвага нададзена дахах: вы ўбачыце варыянты з Ондуліном, чарапіцай і іншымі матэрыяламі, якія робяць дом не толькі прыгожым, але і даўгавечным. Фота кожнага дома дапаможа ацаніць спалучэнне фасада і даху, а таксама ідэі ландшафтнага афармлення вакол катэджа. Вы наблізіць да сваёй мары аб будаўніцтве простага прыгожага дома або, наадварот, уражлівага сваім выглядам катэджа.

### Афармленне фасадаў прыгожых дамоў

Знешні выгляд будынка многае распавядае пра густ і статусе яго ўладальніка, таму пры будаўніцтве катэджаў асаблівая ўвага надаецца эстэтыцы. Пры гэтым дом павінен быць не толькі прыгожым і прывабным, але і ўтульным, зручным для камфортнага пражывання.

### Розныя варыянты абліцоўвання сцен

У сучасным будаўніцтве матэрыял, з якога пабудаваны дом або катэдж, не абавязкова дыктуе выбар абліцавальнага матэрыялу. Напрыклад, эфектна і практычна выглядае цагляны фасад з аздабленнем пад дрэва, а пад цаглянай аздабленнем можа хавацца жалезабетонная сцяна. Правільна падабраныя аздабныя матэрыялы дапамогуць скарэктаваць знешні выгляд вашага катэджа і падкрэсліць яго прыгожы стыль. Пры гэтым практычна ўсе фасадныя матэрыялы добра спалучаюцца з Ондуліном на даху.

Па спосабе аздаблення фасада вылучаюць некалькі тыпаў абліцоўвання, узмацняльнымі эстэтычны эффект загараднага дома:

- з ужываннем спецыяльнага ўцяпляльніка;
- выкарыстанне цэгля або клінкеру;

- ужыванне каменя (часта штучнага);
- спецыяльныя фасадныя панэлі.

Каб зрабіць экстэр'ер дома прыгожым, часцей за ўсё выкарыстоўваюць:

- **Дэкаратыўную тынкоўку** — адрозніваецца разнастайнасцю фактур і кветак;
- **Сайдынг** — даступны па кошце і прасты ў мантажы, хоць падыходзіць не да ўсіх стылях;
- **Дрэва** — можа выкарыстоўвацца як у выглядзе дэкаратыўных панэляў, так і сам матэрыял сцен можа служыць у якасці аздаблення;
- **Камень** — надае фасаду фактурнага і рэльеф, з'яўляецца адным з самых дарагіх рашэнняў.

У сучасных катэджных пасёлках можна ўбачыць шмат прыгожых дамоў, у якіх фасад і дах ўдала дапаўняюць адзін аднаго, ствараючы гарманічны і завершаны архітэктурны аблічча.

Прыклад незвычайнага фасада з яркімі элементамі глядзіце на ілюстрацыі ніжэй. На даху Чарапіца Ондулін.



## Элементы шклення

Шкленне ў загарадных катэджах важна для агульнага камфорту пражывання ў доме. Праглядаючы праекты розных прыгожых дамоў, усё часцей можна заўважыць выкарыстанне панарамнага шклення, якое адкрывае від на ландшафт ўчастка і напайняе інтэр'ер натуральным святлом. Пры выбары панарамных вокнаў не варта забываць аб такіх параметрах, як энергазберажэнне, цеплаізаляцыя і пратывоударнасць.

Існуюць таксама спецыяльныя элементы шклення, якія забяспечваюць дадатковы святло і прыток свежага паветра ў памяшканне:

- **дэкаратыўная раскладка**: надае фасаду індывідуальнасць і адчуванне аб'ёму;
- **партальныя дзверы** (рассоўныя): запаўняюць вялікія праёмы, займаюць мала месца пры адчыненні, глядзельна павялічваюць прастору.



Крыніца фота: [niehueswinkler.de](http://niehueswinkler.de)

## Іншыя прыёмы афармлення прыгожых дамоў

Загарадныя хаты становяцца сапраўднай прыгожай карцінкай, калі акружаныя расліннасцю. Будзе яна пышнай або стрымана расставляючай акцэнт, залежыць ад абранага стылю і густы ўладальніка. Асабліва эфектна глядзяцца павойныя расліны на спецыяльнай сетцы, а балконы з вазонамі ўпрыгожаць любы фасад.

Фасады набудуць больш цікавы выгляд, калі выкарыстоўваць такія элементы:

- яркія карнізы, парэнчы, рамы вокнаў;
- аконныя праёмы арыгінальнай формы;
- калоны, куты, вежкі.

Не забывайце аб даху: выкарыстанне ондуліна надае дому завершаны і акуратны выгляд. Вячэрні асвятленне фасада — яшчэ адзін спосаб падкрэсліць прыгажосць катэджа. Кропкава расстаўленыя вулічныя святільні побач з домам, на сценах, у карнізах або вакол даху ствараюць атмасферу выгоды і падкрэсліваюць архітэктурную форму дома.

Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа, дзе ўсе гэтыя прыёмы афармлення гарманічна спалучаюцца.



Крыніца фота: [behance.net](http://behance.net)

## Прыгожыя дамы ў розных архітэктурных стылях

Каб дом выглядаў эфектна і не вычварна, важна дакладна прытрымлівацца пэўнага стылю. Ніжэй прадстаўлена падборка асноўных стыляў з прыкладамі, каб вам было прасцей арыентавацца ў разнастайнасці дызайнерскіх рашэнняў.

## Шале

Прыгожы катэдж у стылі шале называюць «хацінай пастуха» або швейцарскім хаткай. Характэрнымі рысамі з'яўляюцца двухсхільны дах з вялікімі отвесамі і мансарда. Спусцістая дах ўтрымлівае снежную шапку, захоўваючы ў доме цёпла. Дах катэджа можа быць пакрыта ондуліном, што забяспечвае надзейную абарону ад ападкаў.

Падмурак дома трывалы — з каменя, а само будынак узводзіцца з дрэва. Такая канструкцыя ідэальна абараняе катэдж ад снегу і вятроў і арганічна ўпісваецца ў горны або лясны пейзаж. З часам ідэя шале распаўсюдзілася па ўсім свеце, і сёння такія хаты будуць не толькі ў гарах, але і на раўнінах.

Разыначка прыгожага дома шале — кантраст сціплага фасада і стыльнага, ўтульнага інтэр'еру. Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага шале, дзе гарманічна спалучаюцца ўсе гэтыя асаблівасці.



Крыніца фота: [st.hzcdn.com](http://st.hzcdn.com)

## Скандынаўскі

Прыгожыя катэджы ў скандынаўскім стылі заснаваныя на мінімалізм, маюць простыя формы, якія адрозніваюцца лаканічнасцю, выгадай і выкарыстаннем натуральных матэрыялаў. Менавіта гэтымі прынцыпамі кіруюцца праекціроўшчыкі пры стварэнні такіх дамоў.

Асаблівасць скандынаўскіх катэджаў — шырокія панарамныя вокны. Яны напаўняюць дом сонечным святлом, кампенсуючы яго недахоп у паўночных рэгіёнах. Звонку сцены дома звычайна абшываюцца дрэвам, якое стварае ўтульную атмасферу і падтрымлівае мікраклімат ўнутры катэджа. Часцей за ўсё выкарыстоўваюць дэкаратыўныя панэлі, сайдынг або сечаны брус.

Дах катэджа традыцыйна двухсхільны, часам з вялікім навісцю, што абараняе фасад дома ад снегу і дажджу. У якасці дахавага матэрыялу на дах можна абкласці ондулін. Ён надзейна абараняе дом ад ападкаў і надае катэджа акуратны і прыгожы выгляд.



Крыніца фота: vloerisolatie.nl

## Еўрапейскі

Прыгожыя дома ў еўрапейскім стылі ўпісваюцца ў любы ландшафт. Звычайна гэта дома кубічнай формы з 2-3 паверхамі. Яны кансерватыўныя і дыхтоўныя, з чатырохсхільным дахам, пакрытай традыцыйнай чарапіцай, хоць для сучасных праектаў часам выкарыстоўваюць ондулін, які забяспечвае надзейную абарону і акуратны выгляд даху катэджа.

Вокны прастакутныя або арачныя, невялікіх памераў, часта без аканіц. Дэкор катэджа мінімалістычны, без празмернасцяў. У якасці упрыгожвання могуць выступаць толькі балконы, эркеры і кованыя парэнчы. У дом вядзе нізкая лесвіца з бетону з некалькімі прыступкамі і навесам, надаючы катэджа завершаны і акуратны выгляд.

Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа ў еўрапейскім стылі, дзе прастата формаў спалучаецца з функцыянальнасцю і эстэтыкай дома.



Крыніца фота: homelight.com

## Сучасны

Прыгожыя катэджы ў сучасным стылі праектуюцца з выкарыстаннем разнастайных будаўнічых матэрыялаў. Адметнай асаблівасцю такіх дамоў з'яўляецца прастата формаў і мінімалізм у дэкоры. Даху маюць аднасхільныя або двухсхільныя канструкцыю. У якасці шклення выбіраюць вялікія панарамныя вокны, калі гэта дазваляюць кліматычныя ўмовы. Панарамнае шкленне дадае прастору, паветра і святла. Усё ў доме накіравана на павышэнне энергаэфектыўнасці — аднаго з ключавых патрабаванняў да сучаснага жылля.



Крыніца фота: metrovacesa.com

## Мінімалізм

У гэтым стылі колькасць пераходзіць у якасць: мінімум дэкару і празмернасцяў, максімум святла, прасторы, камфорту. У афармленні фасада гэта выяўляецца ў спалучэнні вертыкальных і гарызантальных прамых ліній. Гарызантальная дах робіць дом падобным на скрынку, усе формы дома строгагеаметрычны і падкрэслена лаканічныя.



Крыніца фота: [themichaelwalshgroup.com](http://themichaelwalshgroup.com)

## Беларуская зруб

Прыгожыя прыватныя дома ў выглядзе рускага зруба — гэта вечная класіка. Паветра ў такім доме заўсёды напоўнены непаўторным водарам драўнянай смалы, бо ён будзецца з ацыліндраванага бярвяна. Зруб выдатна захоўвае цяпло і надзейна абараняе ад непагадзі. Разьбяныя элементы фасада, ліштвы, канькі і іншыя дэкаратыўныя дэталі ствараюць непаўторны аблічча дома, робячы яго самабытным і па-сапраўднаму арыгінальным.



Крыніца фота: [oosterhoff.eu](http://oosterhoff.eu)

## Класіка

Для прыгожых катэджаў гэтага стылю характэрная ідэальная сіметрыя, выразныя формы і вывераныя геаметрычныя лініі. Даху могуць быць як складанай, так і лаканічнай формы. У якасці матэрыялу раней выкарыстоўвалі метал і чарапіцу, але цяпер усё часцей выбіраюць Чарапіцу Ондулін і Ондувиллу— знешні выгляд той жа, а цана, мантаж і зручнасць эксплуатацыі ў разы камфортней. Матэрыял сцен можа быць любы, але звонку такі дом заўсёды тынкуюцца і фарбуюцца, а калоны, нішы і куты збудаванняў вылучаюцца светлымі адценнямі. Фасады дэкаруюць барэльефамі, молдынгі і ляпнінай.



Крыніца фота: [apriorlaw.com](http://apriorlaw.com)

## Цагляныя катэджы

Самыя прыгожыя катэджы часта будуцца з цэгля. Цагляны мур — класічны варыянт афармлення фасада загарднага дома. Такія праекты прыцягваюць увагу сваёй грунтоўнасцю, строгасцю, практычнасцю і элегантнасцю. Разнастайнасць фактур і адценняў дазваляе ўвасабляць любыя дызайнерскія ідэі.



Крыніца фота: [dacharesidence.com](http://dacharesidence.com)

## Драўляныя катэджы


Сучасныя кампазітныя матэрыялы не змаглі цалкам выцесніць натуральнае дрэва. Катэджы з ацыліндраванага бярвяна, прафіляванага ці клеенага бруса адрозніваюцца асаблівым мікракліматам і ўтульнай атмасферай. Яны не патрабуюць складанай аздаблення ні звонку, ні ўнутры. Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа, пабудаванага ў маляўнічым месцы на фоне прыгожай прыроды.



Крыніца фота: pexels.com

### **Катэджы з на даху Ондулином**

Многія сучасныя дызайн-праекты мяркуюць выкарыстанне такіх матэрыялаў, як Ондулин Смарт, Чарапіца Ондулин або Ондувила. Такія даху аднолькава добра глядзяцца як на цагляных, так і на драўляных катэджах.



### **Незвычайныя катэджы**

Прыгожыя невялікія дома прыйдуцца па густу тым, хто лічыць традыцыйныя катэджы занадта сумнымі. Мы сабралі фота арыгінальных праектаў загарадных дамоў у самых розных стылях — ад готыкі да сучаснага.



Крыніца фота: [archview.ru](http://archview.ru). Падмаскоўны асабняк у стылі мадэрн.



Крыніца фота: [proekty-domov.me](http://proekty-domov.me). Максімум шкла, максімум прасторы.



Фота: [oooarsenal.ru](http://oooarsenal.ru). Новы падыход даоциліндрованнаму бярвяню.

**Вынік**

Які б стыль вы ні абралі — ўтульны драўляны дом, класічны ці сучасны катэдж, напрыклад, з плоскай дахам — галоўнае, каб ён цешыў вас кожны дзень. Бо дом — гэта не проста будынак, а месца сілы, цішыні, утульнасці і натхнення.

Прыгожая дах дома завяршае яго вобраз. І Ондулин тут — выдатнае рашэнне: лёгкі, надзейны, практычны. Ён не шуміць падчас дажджу, не награвеецца пад сонцам, лёгка мантуецца і служыць дзесяцігоддзямі. Ондулин падыходзіць для дамоў самых розных стыляў — ад шале да скандынаўскага, падкрэсліваючы індывідуальнасць кожнага праекта.

І не бойцеся эксперыментаваць. Сучасныя матэрыялы і архітэктурныя рашэнні даюць поўную свабоду творчасці. Пабудуйце дом, які будзе не проста прыгожым — а па-сапраўднаму вашым!